



ДАЙВЕРЫ
РОСТУ
РЭГІЁНАЎ

MC

ЗБЕРАГЧЫ
ВЯСКОВЫ
КЛУБ

MC



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

7 ЛЮТАГА 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 25 (29139)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**
ГАЗЕТА ДЛЯ ВЯЛІКАРЫЧКА І ДЭПУТАТА МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

+TV ПРАГРАМА

Лыжня-2020



Фота Анатоля Кітшчука

Нягледзячы на незімовыя кліматычныя ўмовы, лыжная траса ў сталічным раёне Вясянкі дзейнічае. Праўда, з паўтаракіламетровой снежнай дыстанцыі засталася толькі 100—150 метраў. Тым не менш лыжня не пустуе, бо ахочыя пабегаць на лыжах не чакаюць марознага надвор'я.

Разумныя грошы

Рубель — галоўны

Як праходзіць дэдаларызацыя

Як вядома, урад зацвердзіў стратэгію павышэння даверу да нацыянальнай валюты да 2035 года. Гэты дакумент знаходзіцца ў адкрытым доступе на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Сярод мер па дэдаларызацыі — адвязаць ад замежнай валюты стаўкі падаткаў, арэнднай платы, а таксама цэн і тарыфаў. Разбярэмся больш удумліва.

ГЭТЫ ПРАЦЭС ПРАЦЯГЛЫ

Кіраўніцтва і Нацыянальны банк, «разумеючы першараднасць пытання аб аднаўленні даверу да нацыянальнай валюты, будуць рэалізоўваць узгодненую палітыку, якая дазволіць забяспечыць галоўную ролю беларускага рубля ва ўнутранай эканоміцы», — гаворыцца ў стратэгіі. А падмуркам далейшага аднаўлення даверу да беларускага рубля застанецца рэалізацыя паслядоўнай палітыкі па забеспячэнні ў краіне цэнавай стабільнасці і макразканамічнай збалансаванасці. Але тут жа ў дакуменце гаворыцца, што «працэс поўнага аднаўлення даверу да нацыянальнай валюты можа быць доўгім».

Пра тое, што беларускай эканоміцы патрэбна дэдаларызацыя, фінансісты задумаліся яшчэ ў 2009 годзе. А неўзабаве былі зроблены першыя крокі да пастаўленай мэты. Нацбанк перастаў выдаваць новыя ліцэнзіі на разлікі ў наяўнай замежнай валюце, стаў праводзіць палітыку зніжэння ставак па фінансавых інструментах у замежнай валюце, а потым забараніў выдаваць насельніцтву крэдыты ў замежнай валюце.

Услед за забаронай выдачы людзям валютных крэдытаў урад прыняў яшчэ адну меру: пастановай Саўміна суму здзелак з нерухомасцю, ад якой вызначалася стаўка на рээлтарскія паслугі, адвязалі ад еўра. З 1 жніўня 2009 года стаўка вызначаецца выключна беларускімі рублямі, а яе памер — базавымі велічынямі. Паслугі рээлтараў значна патаннелі.

СТАР. 4

Спытайце ў «Звязды»

ДЫ «ЧХАЦЬ» НА ПАСЫЛКІ!?

— У мяне двое маленькіх дзяцей. Працую дома. Я рамеснік па рамонце адзення. Без дробязяў з кітайскага сайта — ніяк, — з апраўдальнай ноткай у голасе расказвае сваю гісторыю Ірына ЧЫРЫЧ з Петрыкаўскага раёна. — Расходнікі: лапкі для трыкатажу і экаскуры, шпулькі, лякалы — і ў вялікім горадзе па даступнай цане не адшукаеш, што ўжо казаць пра нашу вёску. Заказала ўсё гэта на пачатку студзеня. Праз месяц паштальёнка прынесла паведамленне, што пасылка прыйшла. А я баюся ісці забіраць. Можна, нават аштрафуюць, што з Кітая нешта заказала? Недзе быццам казалі, што гэта цяпер забаронена — з-за каранавіруса.

За адзін дзень дзве маладыя жанчыны з розных раёнаў Гомельшчыны звярнуліся ў карэспандэнцкі пункт «Звязды». Маўляў, што рабіць — баімся забіраць свае тавары, якія заказалі ў кітайскай інтэрнэт-краме.

СТАР. 4



ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008